

паэзія

пазія

Уладзімір Някляеў



...У жыцьці адным

Ад Бога

Мы па розныя бакі...

Зъмяіны Бог

З новай кнігі

ВОЛЯ

Рака крыві за волю — праз вякі...

Калі і хто той волі меў даволі?

Зацятая рабы зацятай волі

Ня лепей, чым яе рабаўнікі.

Ніхто ня змог, як воля, вольным стаць...

Хоць абдымайся з воляю aberuch —

Паэту вольнай птушкай не съпяваць,

Не паляваць тырану вольным зъверам.

А вольны, можа, толькі плач сірочы,

Няўцямны крык у прадсьмяротны час, —

І кожны з нас здабудзе волю двойчы,
І двойчы згубіць волю кожны з нас.

Усім на волю Бог дае іспыт —
І не займець збавеньня ад іспыту:
Адзін раз воля — калі мы з нябыту,
Другі раз воля — калі мы ў нябыт.

* * *

Я Богу ўсё перамаўчаў,
Як сіла слабла,
І кнігу шостую пачаў... —
Да д'ябла!

Ён спакусіў узыняць кулак
На самым нізе —
І праступіў ягоны знак
На шостай кнізе.

Каб зноў я ў мораку начы
Глядзеў, зъдзіўлёны,
На строгія, як на мячы,
Пісьмёны...
Каб меч, што адкаваў мне лёс,
Я ўзяў — і рогам
Упёрся, і на тле нябёс
Пабіўся з Богам.

І калі Бог мяне зваліў,
Як Дуба вецер,
Душа мая пяяла: быў!..
Любіў на съвеце.

* * *

Пазёмка... Сынегавыя дзюны...
Паўночны кут.
Калі я недзе жыць ня думаў —
Дык гэта тут.

Куды мяне занесылі чэрці

Ад крэўскіх брам?
 Калі і думаў я памерці —
 Дык гэта там.

Спачну, адолеўшы адлегласць,
 У тым куце...
 Пазёмка легла пад адлегу —
 І не мяце.

Схаваю ў зълепленую ўсьмешку
 Адчай, нуду.
 Зъляплю і кіну ў мора сънежку —
 Ваду ў ваду.

ЯЗЬМИН

На тваім інтэрнацкім прыпынку
 У садах адурманьваў язьмін.
 «Ты зламай, заламай мне галінку
 На ўспамін, на ўспамін, на ўспамін».

Белым холадам нач выкіпала,
 І да ранку галінка ў акне
 Мне ківала, ківала, ківала...
 Сны юначыя, съніцеся мне!

Тое съвята ў раі інтэрната —
 Так даўно, як яго не было!
 І на страту паклалася страта!
 Гурбы цввету ў садах намяло!
 Гурбы люду мяне абступілі,
 Неба засьцячы ў той старане,
 Дзе, заснуўшы на міг, мы прысьнілі
 Сад юнацтва — язьмін у акне.

* * *

Ноч — і д'ябал грае на трубе,
 Пацяшае ведзьмаў-бессаромніц...

Анікому — і найперш табе
 Я ўжо не рассказываю бяссоныніц.

Не маню, што на тваім плячы
Сыніў-лічыў радзімкі залатыя...

Ах, як граюць!.. Скачуць уначы!..
Д'ябал гэты... Ведзьмы маладыя.

* * *

Пацалавала ў чало
І зас্তымялася...
Гэта амаль што было
Тым, чым здавалася.

Што, як са срэбрам эмаль,
Музыка з голасам,
Зылітна зраслося амаль —
І раскалолася.

Што заблукала, як боль,
Сэрца паблізу,
Не паўтарыўшыся больш
Нават прыблізна.

3 ДРАНЬКО-МАЙСЮКА

Там, дзе ўжо ноч, там съпяць, альбо
крадуцца
Да куртызанак, што таксама съпяць,
Укрытыя пляёсткамі настурцый —
І матылькі ў альковы іх ляцяць,
Каб кветкі пацалункаў рассыпаць
На губы палюбоўнікаў, на вочы,
На грудзі — што, як сьвечкі дзьве, гарашь
І паляць крыльцы матыльковай ночы...

Пад страсны шэпт спалёных бліскавіц
Сусьвет начны ў любоўным ложку тоне...
Так у часы і сьвечаў, і газыніц
Было — і засталося пры неоне,
І будзе, я ня ведаю, пры чым? —
Таксама, як ня ведаю прычын,

Каб не аддаць —
хай з кім заўгодна ў змове! —
Усё, што ёсьць — за нач адну ў
алькове...

* * *

Вазьму ў далонь лязо калянае
І краплю выцісну з ляза...
Агню — агнём наканаванае,
Вадзе — съляза.

У цемру болем перакулены,
Па-азіяцку торгну скуламі,
Зглыну сълязу...
А па лязе
З вады ў агонь
Зъмяя паўзе.

КРЫВІНКА

Журбую — помнішся ў журбе.
Святкую — у съяточной скрусе.
О, Україна! Я табе
І за гарою пакланюся.

Наканавана помніць двум,
Што па нялюбых не сумуюць,
Што зъберагае толькі сум
Ня памяць рэчы — рэч самую.
І калі б'юць наводмаш страты, —
Каб нешта зъберагчы,
Цябе
Прыкусваю, саланаватую,
Нібы крывінку на губе.

ЗЪМЯІНЫ БОГ

Усё, што ёсьць — ёсьць назва, ёсьць
палова
Таго, што ёсьць...
У цэлае ня сшыць
Зъмяю — і рух — і рукі зъмейлова —

І шып, які шыпіць...

СЮЖЭТ ГЕНАДЗЯ КАРПЕНКІ

Што тваё — таго табе даволі.
Ну, прынамсі, съмерці і жыцьця.
— Я, Валодзя, не памру ніколі,
Буду жыць ды жыць сабе... Хаця...

Ён прымоўк, як перадумаў нешта,
І, прастору съціснуўшы ў кулак:
— Не, — сказаў, — абрыйдне жыць,
дышк зрешты
Можна і памерці, але так,

Каб і чэрці не касілі крыва
На тым съвеце, як на мудака,
Каб і ў пекле наліваў мне піва
У штанах з лампасамі
Лука.

* * *

Усё, што ўбірае пагляд,
Напрамку ня мае:
Сад-Верасень... Дым-Лістапад...
І дым застаецца, і сад —
Пагляд прападае.

Зынікае.
Душу ледзяніць
Над дымам, над садам...
І вецер сустрэчна глядзіць
Тым самым паглядам.

КЫ-ГЫ

Шалёная шаша ад Прагі да Варшавы,
Нябёсы п'е нагбом Мядзьведзіца з Каўша,
І ў кожным з нас душа разбойніка Варавы —
Вясёлая гульба, віно і анаша.

З чаго гульба пайшла?.. Забылася прычына!

З таго, што ў нас жыцьцё — адно і на глыток!
І ў нас адна на ўсіх — навошта больш? — жанчына,
Калі адзін канец — і ўсім у той жа бок!

«А ну нам раскажы, як ты да нас блудзіла!
А ну нам пакажы кайфовае кіно!
А ну ўсё загалі!..» «Ты меней пі, вадзіла!
Ці, калі хочаш, пі! Усё на ўсіх адно...»
Як смокча! — ах ты, бл...!..

Як языком казыча!

Мы б не ўзялі з сабой старой якой каргі!..
«Гэй, музыку гучней, бо за вакном кыгыча,
І хто б гэта мог быць?! — кы-гы! кы-гы! кы-гы!»

А хто б ні быў — пляваць! Я сам сябе ня
помню!..
Забыўся, хто я ёсьцы!.. Крумкач? Пугач? Удод?..
І нахі-
ля-
ецца, пльве на заход поўня
Над скошанай шашой, што, як страла — на
ўсход.

Вадзіла, ты куды?! Мне ў гэты бок ня ўсьпешкі!..
Там на мяне сіло! Я выскачыў з яго!
Дык для чаго — назад?
Які язык у Гнешкі!..
Але ж ня жыць было — на ўсходзе — са
свайго.

Ні анашу курыць, ні піць было ў астрозе!..
Я заплаціў за ўсё! Я ўсе вярнуў даўгі!..
Ды што за птушка там — наперарэз дарозе?!

Пра што яна крычыць: «Кы-гы! Кы-гы! Кы-гы!»

Мне патакае ўсё — яна не патакае!..
І што гэта за крык,
і што гэта за знак? —
Я б разгадаў, але
кампанія такая! —
І Гнешцы ўсё адно — і хто крычыць, і як.

А гэтае «кы-гы»
заходзіцца над намі!
Як з адзіноты ўсёй! З ўсёй маёй тугі!

З маёй маны! З віны! Аглухлымі званамі
 З расхрастанай души:
 «Кы-гы! Кы-гы! Кы-гы!»

Ламае кайф, як лёс! Спыніся ты,
 вадзіла!..
 Не спыніцца ніхто! Шалённая шаша!
 І ў кожным, як віхор, віруе злая сіла,
 У кожнага свая шалённая душа!

Канае ўжо мая!.. Ды блізка да Варшавы

—
 Сьвітанак там! —
 і ў ім
 касьцёльны крыж дрыжыць...
 І толькі пра адно ў разбойніка Варавы
 Пытае Ешуа:
 «Скажы, ты хочаш жыць?..»

Пра што пытаць?.. Калі
 кампанія такая!
 Такая Гнешка ў нас!
 Ня капай на мазгі!..

А ў цёмнай вышыні, якая ўся пустая,
 Няўцягнае, як Бог:
 «Кы-гы, кы-гы, кы-гы...»

МАНАХ

Ён прыняў ад лёсу поstryг,
 Кажа: «Божа барані,
 Не съпяшайся спраўдзіць помсту,
 Патрываі, душу не рві».

Я ў адказ: «А з крыўдай як жа,
 Калі здрадзілі сябры?»
 «Мір прымі, — ён зноўку кажа, —
 І не помсьці. Лепш памры».

«Грэх смяротны лепш за помсту?!» —
 Я жахаюся, хоць ён
 Проста кажа, як апостал,
 Словы, знаныя здавён.

Проста слова, больш нічога —
Праз якія ўсё-такі
У жыцьці адным
Ад Бога
Мы па розныя бакі.

АНЁЛЫ

Як час настаў —
і рушыў я да Бога,
Анёлы — трэ — мне перайшлі дарогу.
Адзін спытаўся: «Ты куды ідзе?...»
Другі спытаўся: «Што з сабой нясеш?...»

А трэці не спытаўся анічога.
Ці быў нямы — ці знаю, што я да Бога.

* * *

Да Бога дрогкая дарога...
Здарожаны,
сабой самім
Зъняможаны,
шукаў я Бога
Ва ўсім, бо Ён і быў ва ўсім.

Яго ў спакусах прагла цела,
І дух быў з целам заадно...

А неба ямінай цымнела —
І праступала ў небе дно.

Над ямай неба стаўши з краю
І ўбачыўши сябе на дне,
Спытаўся я:
«Каго шукаю?...»
І выдыхнула дно:
— Мяне.

